

Інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне

[Інспекцыя Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне](#)

[АДЗІНЫ РЭЕСТР падатковых кансультантаў](#)

Рэжым працы структурных падраздзяленняў і службовых асоб інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне, якія ажыццяўляюць адміністрацыйныя працэдурны ў дачыненні да фізічных асоб:

у інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне

Адрас: Гомельская вобласць, г. Гомель, вул. Герцэна, д. 42.

Начальнік інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне: Барыскіна Марына Георгіеўна

Рэжым працы: панядзелак-пятніца з 8.00 да 19.00

Адказныя за прыём зацікаўленых асоб для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку службовай асобы	Пасада	Нумар тэлефона	Нумар кабінета
--	--------	-------------------	-------------------

Швед Андрэй Міхайлавіч	Начальнік упраўлення падаткаабкладання фізічных асоб	80232- 245996	103
Ксяндзова Таццяна Вячаславаўна	Намеснік начальніка ўпраўлення – начальнік аддзела маёмасці фізічных асоб		
Пікус Наталля Пятроўна	Начальнік аддзела даходаў фізічных асоб		
Борах Алеся Валянцінаўна	Намеснік начальніка аддзела маёмасці фізічных асоб		
Якубава Юлія Уладзіміраўна	Намеснік начальніка аддзела даходаў фізічных асоб		
Старацітарава Іна Міхайлаўна	Галоўны дзяржаўны падатковы інспектар		
Вярбіцкая Іна Валер'еўна	Галоўны дзяржаўны падатковы інспектар		
Архіпенка Вікторыя Анатольеўна	вядучы рэферэнт		
Кірыенка Дар'я Сяргееўна	вядучы рэферэнт		
Рагаўцова Анастасія Лявонцьеўна	Галоўны дзяржаўны падатковы інспектар		
Жураўлёва Святлана Міхайлаўна	вядучы рэферэнт		

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне грамадзян ажыццяўляе Борах Алеся Валянцінаўна, намеснік начальніка аддзела маёмасці фізічных асоб (тэл. 8 (0232) 24 59 96, каб. 103) з рэжымам працы ў працоўныя дні з 8-30 да 13-00, з 14-00

да 17-30, а ў яе адсутнасць дзяжурны інспектар (тэл. 8 (0232) 24 53 64, каб. 105).

[Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца падатковымі органамі па заявах грамадзян, зацверджаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200, у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 20 студзеня 2017 г. № 21](#) . З названым пералікам можна азнаёміцца на сайце <http://www.nalog.gov.by> , выбраўшы раздзел «Адно акно».

Адрас аддзела: 247131, г. Ветка, Красная плошча, д. 7

Рэжым працы: панядзелак – пятніца з 8.00 да 19.00

Адказныя за прыём зацікаўленых асоб для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур:

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку службовай асобы	Пасада	Нумар тэлефона	Нумар кабінета
Лысы Андрэй Яўгенавіч	Намеснік начальніка інспекцыі – начальнік аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне	8 (02330) 4 24 81	1-1
Герасіменка Марына Віктараўна	Намеснік начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне		
Кужэлка Марыя Іванаўна	Галоўны дзяржаўны падатковы інспектар аддзела па працы з плацельшчыкамі		
Архіпенка Вікторыя Анатолеўна	Вядучы рэферэнт аддзела па працы з плацельшчыкамі		

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне грамадзян ажыццяўляе **Архіпенка Вікторыя Анатолеўна** , вядучы рэферэнт аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне (тэл. 8-02330-42481, каб.1-1) з рэжымам працы ў працоўныя дні з 8-30 да 13 -00, з 14-00 да 17-30, а ў яе адсутнасць дзяжурны інспектар (тел.8-02330- 42381, каб.1-1).

З [пералікам адміністрацыйных працэдур](#) , што ажыццяўляюцца падатковымі органамі па заявах грамадзян, устаноўленых Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 № 200 (са зменамі і дапаўненнямі), можна азнаёміцца на сайце Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі

Беларусь <http://www.nalog.gov.by/ru/> , выбраўшы раздзел «Адно акно».

Графік асабістага прыёму грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб кіраўніцтвам інспекцыі на 2019 г.

Пасада	Прозвішча, імя, імя па бацьку	Дні прыёму	Час прыёму	Адрас, нумар кабінета, нумар тэлефона
Начальнік інспекцыі	БАРЫСКІНА Марына Георгіеўна	1-я серада месяца	8.00 – 13.00	г. Гомель, вул. Герцэна, д.42 каб.202, 8-0232-24-53-89
Першы намеснік начальніка інспекцыі	Лукаш Святлана Вячаславаўна	2-я серада месяца 5-я серада ліпеня	8.00 – 13.00 – // –	г. Гомель, вул. Герцэна, д.42 каб.203, 8-0232-24-53-43
Намеснік начальніка інспекцыі	ГЛЕБЕЦ Таццяна Уладзіміраўна	3я серада месяца, 5-я серада кастрычніка	8.00 – 13.00 – // –	г. Гомель, вул. Герцэна, д.42 каб.302, 8-0232-24-54-80
Намеснік начальніка інспекцыі – начальнік аддзела па працы з пацельшчыкамі па Веткаўскім раёне	Лысы Андрэй Яўгенавіч	2-я серада месяца 4-я серада месяца	8.00 – 13.00	г. Ветка, Красная плошча, д.7 каб.1-1, 8-02330-42-473

Папярэдні запіс грамадзян, уключаючы індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб на асабісты прыём да кіраўніцтва інспекцыі ажыццяўляецца старшым інспектарам Раманцовай Таццянай Аляксееўнай з 8.30 да 13.00 і

з 14.00 да 17.30, панядзелак-пятніца:

– пры асабістым наведванні інспекцыі – у прыёмнай інспекцыі МПЗ па Гомельскім раёне па адрасе: г. Гомель, вул. Герцэна, д.42, каб.201;

– па тэлефоне (80232) 24-53-89;

– на партале МПЗ Рэспублікі Беларусь (www.portal.nalog.gov.by)

Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму начальніка інспекцыі МПЗ па Гомельскім раёне асабісты прыём ажыццяўляе асоба, якая выконвае яго абавязкі. Калі на адзіны дзень асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўным, адзіны дзень асабістага прыёму пераносіцца на наступны за ім рабочы дзень.

[Структурныя падраздзяленні Інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне](#)

Рэжым працы структурных падраздзяленняў і службовых асоб інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне, якія ажыццяўляюць адміністрацыйныя працэдуры ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў:

у інспекцыі МПЗ РБ па Гомельскім раёне

Прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку службовай асобы	Пасада	Нумар тэлефона	Нумар кабінета
--	--------	-------------------	-------------------

<p>Мельнік Яўгенія Юр'еўна Лось Наталля Васільеўна</p>	<p>Начальнік аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў Намеснік начальніка аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў</p>	<p>8 (0232) 245492</p>	<p>305</p>
--	--	----------------------------	------------

Папярэдні запіс на прыём і папярэдняе кансультаванне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў ажыццяўляе начальнік аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне Мельнік Яўгенія Юр'еўна (тэл. 8 (0232) 245503, каб.305) з рэжымам працы ў працоўныя дні з 8-30 да 13-00, з 14-00 да 17-30, у яе адсутнасць Лось Наталля Васільеўна, намеснік начальніка аддзела (тэл. 8 (0232) 245492, каб.305).

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, зацверджаны пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 17 лютага 2012 г. № 156 «Аб зацвярджэнні адзінага пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі ў адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, унясенні дапаўненняў ў пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 14 лютага 2009 г. № 193 і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь »(са зменамі і дапаўненнямі, далей – адзіны пералік). З названым пералікам можна азнаёміцца на сайце <http://www.nalog.gov.by>, выбраўшы раздзел «Адно акно».

Пры часовай адсутнасці ў адзіныя дні асабістага прыёму начальніка інспекцыі МПЗ асабісты прыём ажыццяўляе асоба, якая

выконвае яго абавязкі. Пры часовай адсутнасці ў дзень асабістага прыёму намесніка начальніка МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне асабісты прыём ажыццяўляе асоба, якая выконвае яго абавязкі.

Калі на адзіныя дні асабістага прыёму прыпадае дзяржаўнае свята або святочны дзень, аб'яўлены Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь непрацоўным, адзіны дзень асабістага прыёму пераносацца на наступны за ім рабочы дзень.

Папярэдні запіс грамадзян, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама прадстаўнікоў юрыдычных асоб на прыём ажыццяўляецца з 08.30 да 13.00 і з 14.00 да 17.30, панядзелак – пятніца:

– пры асабістым наведванні інспекцыі ў прыёмнай інспекцыі МПЗ па Гомельскім раёне кабінет № 201 (2 паверх);

– па тэлефоне: (80232) 24 53 89.

«Гарачая лінія» па пытаннях даведачна-кансультацыйнага характару

Час працы: панядзелак-пятніца з 8-30 да 13-00, з 14-00 да 17-30

тэлефон 8-0232-24-53-89

Па тэлефоне «гарачай лініі» можна атрымаць даведачна-кансультацыйную інфармацыю па пытаннях, якія адносяцца да кампетэнцыі падатковых органаў. У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2012 г. № 667 «Аб некаторых пытаннях работы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб» звароты, якія паступілі на «гарачую лінію», не падлягаюць уліку.

«Тэлефон па растлумачанні заканадаўства»

Час працы: панядзелак-пятніца з 8-30 да 13-00, з 14-00 да 17-30

Тэлефоны 8-0232-24-54-37, 8-0232-24-54-69

Звяртаем увагу, што па ўказаным тэлефоне паслуга па растлумачанні заканадаўства прадастаўляецца толькі для арганізацый.

Паслуга па растлумачанні заканадаўства па тэлефоне фізічным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам прадастаўляецца пры іх звароце ў кантакт-цэнтр.

Найменне інспекцыі	Месцазнаходжанне інспекцыі	Пытанні, па якіх ажыццяўляецца растлумачанне падатковага заканадаўства	Пасада, імя, імя па бацьку спецыяліста, які ажыццяўляе тлумачэнне падатковага заканадаўства	Нумар тэлефона для кансультацый
--------------------	----------------------------	--	---	---------------------------------

Інспекцыя Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне	246021, вул. Герцэна, д.42, г. Гомель	Тэрміны прадстаўлення падатковых дэкларацый, тэрміны выплаты падаткаў, парадак пастаноўкі на падатковы ўлік, суб'ектамі гаспадарання	Начальнік упраўлення ўліку падаткаў Каваленка Алена Уладзіміраўна Начальнік аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў Мельнік Яўгенія Юр'еўна	8 (0232) 245354 8 (0232) 245503
		Падаткаабкладанне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў	Начальнік упраўлення кантрольнай работы Глебец Таццяна Уладзіміраўна Начальнік аддзела кантролю індывідуальных прадпрымальнікаў Жураўская Альбіна Сяргеёўна	8 (0232) 245480 8 (0232) 257682
		Падаткаабкладанне фізічных асоб	Начальнік упраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Швед Андрэй Міхайлавіч Начальнік аддзела падаткаабкладання маёмасці фізічных асоб Ксяндзова Таццяна Вячаславаўна	8 (0232) 245373 8 (0232) 245521
	Аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне, Чырвоная Плошча, 7,247121, г. Ветка	Падаткаабкладанне плацельшчыкаў па Веткаўскім раёне	Намеснік начальніка інспекцыі- начальнік аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне Лысы Андрэй Яўгенавіч	8 (02330) 42473

Па пытаннях, якія патрабуюць прыняцця мер рэагавання, у межах кампетэнцыі, у інспекцыі маецца тэлефон даверу 8 (0232) 24-55-17.

ГРАФІК правядзення «прамых» тэлефонных ліній інспекцыі МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне на красавік 2019 года

Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку	Дата правядзення	Час правядзення	Нумар тэлефона	Тэма правядзення
Начальнік інспекцыі Барыскіна Марына Георгіеўна	2019/04/03	14.00-17.00	24-53-89	Па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю інспекцыі
Першы намеснік начальніка ІМПЗ Лукаш Святлана Вячаславаўна	2019/04/10	14.00-17.00	24-53-43	Па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю інспекцыі
Намеснік начальніка ІМПЗ Глебец Таццяна Уладзіміраўна	2019/04/17	14.00-17.00	24-54-37	Па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю інспекцыі
Намеснік начальніка ІМПЗ Лысы Андрэй Яўгенавіч	2019/04/10 2019/04/24	14.00-17.00	8-02330-4-24-73	Па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю інспекцыі

**Інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне
ажыццяўляе кансультаванне грамадзян у буднія дні з 8.30 да
17.30**

Месцазнаходжанне інспекцыі	Пытанні, па якіх ажыццяўляецца тлумачэнне падатковага заканадаўства	Пасада, імя, імя па бацьку спецыяліста, які ажыццяўляе тлумачэнне падатковага заканадаўства	Нумар тэлефона для кансультацый
---------------------------------------	--	--	--

246021, вул. Герцена, д. 42, г. Гомель	Тэрміны прадстаўлення падатковых дэкларацый, тэрміны выплаты падаткаў, парадак пастаноўкі на падатковы ўлік, суб'ектамі гаспадарання	Начальнік упраўлення ўліку падаткаў Каваленка Алена Уладзіміраўна Начальнік аддзела ўліку арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў Лось Наталля Васільеўна	8 (0232) 245354 8 (0232) 245492
	Падаткаабкладанне юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў	Намеснік начальніка інспекцыі Лукаш Святлана Вячаславаўна Начальнік аддзела камеральных праверак Луцэнка Сяргей Аляксандравіч	8 (0232) 245437 8 (0232) 245381
	Падаткаабкладанне фізічных асоб	Начальнік упраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Швед Андрэй Міхайлавіч Начальнік аддзела падаткаабкладання маёмасці фізічных асоб Ксяндзова Таццяна Вячаславаўна	8 (0232) 245373 8 (0232) 245521

<p>Аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне, Чырвоная Плошча, 7,247121, г. Ветка</p>	<p>Падаткаабкладанне плацельшчыкаў па Веткаўскім раёне</p>	<p>Намеснік начальніка інспекцыі-начальнік аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне Лысы Андрэй Яўгенавіч</p>	<p>8 (02330) 42473</p>
--	--	---	------------------------

Кніга заўваг і прапаноў

Інспекцыя МПЗ па Гомельскім раёне (г.Гомель, ул.Герцена, 42)

Адказы за вядзенне кнігі заўваг і прапаноў (прозвішча, імя, імя па бацьку, пасада, службовы тэлефон) – **Лукаш Святлана Вячаславаўна**, першы намеснік начальніка інспекцыі, тэл. **8 (0232) 24 53 43**, на час адсутнасці – **Сарокіна Таццяна Мікалаеўна**, галоўны спецыяліст аддзела прававой і кадровай работы, тэл. **8 (0232) 24 53 55**

Месцазнаходжанне кнігі заўваг і прапаноў (юрыдычны адрас, нумар кабінета) – г.Гомель, ул.Герцена 42, каб. №107

Пры ажыццяўленні прыёму плацельшчыкаў кіраўніцтвам інспекцыі МПЗ кніга заўваг і прапаноў знаходзіцца ў [асобы, якая ажыццяўляе прыём плацельшчыкаў](#).

Пісьмовы зварот можа быць накіраваны ў інспекцыю МПЗ па Гомельскім раёне па адрасе: вул. Герцена, 42, г. Гомель, 246021.

Аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне (г.Ветка, Чырвоная Плошча, 7)

Адказным за вядзенне кнігі заўваг і прапаноў з'яўляецца намеснік начальніка інспекцыі – начальнік аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне **Лысы Андрэй Яўгенавіч**, тел.8 (02330) 4 24 73, (на час адсутнасці – намеснік начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім

раёне Герасіменка Марына Віктараўна , тел.8 (02330) 4 24 74).

Месцазнаходжанне кнігі заўваг і прапаноў – г. Ветка, Чырвоная Плошча, 7, каб. №1-1.

Кніга заўваг і прапаноў выдаецца па першым патрабаванні грамадзян намеснікам начальніка інспекцыі – начальнікам аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне **Лысым А.Я.**

У адсутнасць **Лысага А.Я.** кніга заўваг і прапаноў выдаецца намеснікам начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне **Герасіменка М.В.**

Пры ажыццяўленні прыёму плацельшчыкаў кіраўніцтвам інспекцыі МПЗ кніга заўваг і прапаноў знаходзіцца ў [асобы, якая ажыццяўляе прыём плацельшчыкаў](#) .

Пісьмовы зварот можа быць накіраваны ў аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне інспекцыі МПЗ па Гомельскім раёне па адрасе: Чырвоная Плошча, г. Ветка, 247131.

Электроннае дэклараванне

Інспекцыя МПЗ Рэспублікі Беларусь па Гомельскім раёне

Месцазнаходжанне інспекцыі	Пытанні, па якіх ажыццяўляецца тлумачэнне	Пасада, прозвішча, імя, імя па бацьку спецыяліста, які ажыццяўляе тлумачэнне падатковага заканадаўства	Кантактны тэлефон, № кабінета
----------------------------	---	--	-------------------------------

<p>246021, вул. Герцэна, д. 42, г. Гомель</p>	<p>Устаноўка праграмнага забеспячэння «Крыптаправайдар», «Персанальны менеджар сертыфікатаў Авеста», АРМ «Плацельшчык», налады АРМ «Плацельшчык»</p>	<p>Вядучы адміністратар сетак Бандарэнка Ірына Валер'еўна</p>	<p>8 (0232) 245513, каб.301</p>
	<p>Пытанні метадалагічнага характару (падаткаабкладанне арганізацый, індыўідуальных прадпрымальнікаў, фізічных асоб)</p>	<p>Начальнік упраўлення ўліку падаткаў Каваленка Алена Уладзіміраўна Начальнік упраўлення камеральнага кантролю Луцэнка Сяргей Аляксандравіч Начальнік упраўлення падаткаабкладання фізічных асоб Швед Андрэй Міхайлавіч</p>	<p>8 (0232) 245354, каб. 207 8 (0232) 245381, каб.204 8 (0232) 245373, каб.106</p>
	<p>Парадак прыёму дэкларацый у электронным выглядзе</p>	<p>Начальнік аддзела ўліку арганізацый і індыўідуальных прадпрымальнікаў упраўлення ўліку падаткаў Мельнік Яўгенія Юр'еўна</p>	<p>8 (0232) 245503, каб.305</p>

<p>Аддзел па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім раёне, Чырвоная Плошча, 7,247121, г. Ветка</p>	<p>Устаноўка праграмнага забеспячэння «Крыптаправайдар», «Персанальны менеджар сертыфікатаў Авеста», АРМ «Плацельшчык», налады АРМ «Плацельшчык»; па пытаннях метадалагічнага характару (падаткаабкладанне арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў, фізічных асоб) Парадак прыёму дэкларацый у электронным выглядзе</p>	<p>Намеснік начальніка інспекцыі-начальнік аддзела па працы з плацельшчыкамі па Веткаўскім Лысы Андрэй Яўгенавіч</p>	<p>8 (02330) 42473, каб.1-1</p>
--	--	--	---------------------------------

[Падаходны падатак – 2020: Усё пра новаўвядзенні](#)

Новаўвядзенні 2019 года

[Інфармаванне грамадзян](#)

[Інспекцыя МПЗ РБ па Гомельскім раёне інфармуе](#)